

Правілы аказання паслугі «БІТ»

1. Паслуга «БІТ» дазваляе абаненту пры дапамозе прылады з падтрымкай GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA, HSPA +, LTE, падключанай да сеткі СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы» (далей - МТС), атрымаць бесправадны і мабільны доступ у сетку інтэрнэт у зоне радыёпакрыцця сеткі МТС з падтрымкай адпаведнай тэхналогіі, і без дадатковых утрыманняў акрамя кошту паслугі карыстацца на працягу адных каляндарных сутак неабмежаваным аб'ёмам інтэрнэт-трафіка, за выключэннем інтэрнэт-трафіка (уключаючы WAP-трафік) на рэсурсы, за бесправадны і мабільны доступ да якіх вызначана асобная тарыфікацыя. Паслуга «БІТ» даступная фізічным і юрыдычным асобам, індывідуальным прадпрымальнікам (далей Абанент).

2. Паслуга «БІТ» даецца на наступных умовах: пасля дасягнення абанентам 250 МБ уваходнага і выходнага інтэрнэт-трафіка сумарна на працягу каляндарных сутак, максімальна даступная хуткасць інтэрнэт-злучэння аўтаматычна ўстанаўліваецца на ўзроўні не больш за 256 Кбіт/сек да канца бягучых каляндарных сутак. З пачаткам новых каляндарных сутак хуткасць аднаўляецца да максімальна магчымага ўзроўню.

3. Паслуга «БІТ» даецца абанентам усіх тарыфных планаў, за выключэннем тарыфных планаў «Абсалют», «Гасцявы», «Інтэрнэт», «Гасцявы», «Гасцявы 7», «Гасцявы 30», «Безліміцішча».

4. Каб скарыстаць паслугу «МініБІТ» абаненту неабходна:

4.1. падключыць тэхналагічную наладу «Перадача даных»;

4.2. падключыць паслугу «БІТ»;

4.3. наладзіць абаненцкае абсталяванне з падтрымкай пакетнай перадачы даных. Пры выкарыстанні камп'ютара сумесна з абаненцкім абсталяваннем - таксама наладзіць камп'ютар.

5. Паслуга «БІТ» можа давацца адначасова з паслугамі «Інтэрнэт Mini», «Інтэрнэт Midi», «Інтэрнэт Maxi», «Mini», «Midi», «Maxi», «3G Лайт» «Інтэрнэт +20», «Інтэрнэт +60», «Інтэрнэт +120», «Інтэрнэт-Лайт», «Інтэрнэт-Актыў», «Інтэрнэт-Про», або «МТС Канэкт 50», «МТС Канэкт 100», «МТС Канэкт 500», «МТС Канэкт 1000», «МТС Канэкт 150», «МТС Канэкт 600», «МТС Канэкт 1500», «МТС Канэкт 2500», «МТС Канэкт 5000», «3G Канэкт 5 МБ», «3G Канэкт 10 МБ», «3G Канэкт 20 МБ», «3G Канэкт 35 МБ», «3G Канэкт 50 МБ», «3G Канэкт 75 МБ», «3G Канэкт 250 МБ», «3G Канэкт 750 МБ», «Інэт 2», «Інэт 4», «Інэт 6», «Інтэрнэт-Персона, у мес.», «Выдатны Інтэрнэт», «+500 МБ». У гэтым выпадку інтэрнэт-трафік, які выкарыстоўваецца Абанентам, даецца на ўмовах аказання паслугі «БІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне інтэрнэт-трафіка ў межах пералічаных вышэй паслуг не адбываецца. Грашовыя сродкі спісваюцца згодна з дзеючымі тарыфамі МТС за кожную з падключаных паслуг.

6. Для абанентаў тарыфных планаў, у рамках якіх у абаненцкую плату / мінімальную абавязковую плату за трафік уключаны пакет інтэрнэт-трафіка, у выпадку падключанай паслугі «БІТ» інтэрнэт-трафік даецца на ўмовах аказання паслугі «БІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне інтэрнэт-трафіка ў рамках абаненцкай платы / мінімальнай абавязковай платы за трафік не адбываецца.

7. Для абанентаў, якія прымаюць удзел у праграме «МТС Бонус», у рамках якой абанент можа набыць пакеты інтэрнэт-трафіка, у выпадку падключанай паслугі «БІТ» інтэрнэт-трафік даецца на ўмовах аказання паслугі «БІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры

гэтым выдаткаванне інтэрнэт-трафіка ў рамках пакетаў па акцыі «МТС Бонус» не адбываецца.

8. Для абанентаў, якія прымаюць удзел у акцыях падчас набывання абсталявання і іншых маркетынговых акцыях, якія прадугледжваюць бонусны інтэрнэт-трафік, пры падключанай паслуге «БІТ» інтэрнэт-трафік у рамках маркетынговых акцый даецца на ўмовах аказання паслугі «БІТ» у адпаведнасці з гэтымі Правіламі, пры гэтым выдаткаванне бонуснага інтэрнэт-трафіка, які даецца ў рамках акцый падчас набывання абсталявання, не адбываецца.

9. Паслугі «БІТ», «СуперБІТ», «Безліміт VIP», «МініБІТ», «Інтэрнэт-браўзінг на месяц», «Інтэрнэт-браўзінг на суткі», «Карпаратыўны безлімітны Інтэрнэт», «Безліміт», «Безліміт 2.0», «СмартБІТ», «Безліміт на суткі», «Пікнік» з'яўляюцца ўзаемавыключальнымі і сумесна давацца не могуць.

10. Для абанентаў з падключанай паслугай «БІТ» і паслугамі «Web-доступ 1», «Web-доступ 2», «Web-доступ 3» інтэрнэт-трафік даецца ў адпаведнасці з правіламі паслугі «БІТ». Грашовыя сродкі спісваюцца згодна з дзеючымі тарифамі МТС за кожную з падключаных паслуг

11. Падчас карыстання паслугай «Мабільнае Кіно», квота інтэрнэт-трафіка на неабмежаванай хуткасці ў рамках паслугі «БІТ» не выдаткоўваецца.

12. Тарыфікацыя паслугі «БІТ» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з зацверджаным у МТС прэйскурантам тарыфаў на паслугі сувязі. Тарыф на паслугу «БІТ» спаганяецца з абанента, якому падключылі паслугу, у поўным аб'ёме ў момант падключэння паслугі.

13. Пасля сканчэння каляндарных сутак, калі абанент не адключыў паслугу «МініБІТ», яна аўтаматычна працягваецца, кошт паслугі спісваецца ў момант прадаўжэння ў поўным аб'ёме. У выпадку, калі абанент на момант прадаўжэння знаходзіцца ў блакіроўцы (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM-карты») кошт паслугі не спісваецца. Кошт паслугі спішаецца ў поўным аб'ёме ў момант выхаду абанента з блакіроўкі. У выпадку калі абанент знаходзіцца ў блакіроўцы, інтэрнэт-трафік да выхаду з блакіроўкі не даецца незалежна ад аплаты кошту паслугі.

14. Падключэнне паслугі «БІТ» даступнае толькі пры ўмове дастатковасці сродкаў на асабовым рахунку абанента для спісання кошту паслугі.

15. Для абанентаў з падключанай паслугай «БІТ», якія знаходзяцца ў роўмінгу, тарыфікацыя ўваходнага / выходнага інтэрнэт-трафіка ажыццяўляецца шляхам спагнання тарыфу на паслугу «GPRS (1 MB)» (за перададзены / атрыманы трафік) у адпаведнасці з прэйскурантам на паслугі міжнароднага роўмінгу ў адпаведнай Зоне адзінай тарыфікацыі. У гэтым выпадку інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «БІТ» не даецца.

16. Падключыць паслугу «БІТ» можна адным з наступных спосабаў:

16.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *741#;

16.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Цэнтр абслугоўвання абанентаў або Гандлёвыя аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

16.3 у цэнтрах абслугоўвання абанентаў МТС і ў гандлёвых аб'ектах Камерцыйных прадстаўнікоў МТС, дабаўляючы адпаведную паслугу падчас заключэння Дагавора на аказанне паслуг;

16.4. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка.

16.5. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».

17. Адключыць паслугу «БІТ» можна адным з наступных спосабаў:

17.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *741*0#;

17.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Цэнтр абслугоўвання абанентаў або Гандлёвыя аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў МТС;

17.3. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка;

17.4. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».

18. Падключэнне / адключэнне паслугі адбываецца на працягу 24 гадзін з моманту адпраўкі абанентам адпаведных запытаў, названых у пунктах 17 і 18 гэтых правілаў, пра што сведчыць адпаведнае SMS- інфармаванне.

19. У выпадку адключэння паслугі да сканчэння перыяду дзеяння паслугі, кошт паслугі за час, які застаўся да сканчэння гэтага перыяду, не вяртаецца, інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «БІТ» не даецца.

20. Падключаючы паслугу «БІТ», Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і згоду з Правіламі яе аказання.